

## З ДНЕМ НАРАДЖЭННЯ!

# З ЛЮДЗЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

ПРАФЕСАРУ М. У. ВІНАГРАДАВУ — 70 ГОД

Свінія — 70 год прафесару М. У. Вінаградаву. Мноства віншавал і мых телеграм атрымас сёня юбліяр, многа будзе звернута да яго цёплюх слоў.

70 год — значная дата ў жыцці кожнага чалавека. Але юблій Мікалая Уладзіміравіча Вінаградава — падсея адметней вайнасці, таму што кожны з 42 гадоў яго працуўнага жыцця быў го-дам барацьбы за здароўе чалавіка.

Першую медыцынскую практыку М. У. Вінаградаву праходзіў у час грамадзянскай вайны. Тады ён быў яшчэ студэнтам. Там, на фронце, у незвычайнай цяжкіх умовах спасціглочы азы практычнай медыцыні, юнак вучыўся любіць работу ўрача, пранікаўся пачуццём адказніці за кожнае чалавече жыццё, якое было яму даручана. І калі ў 1925 годзе, скончышыў 1-ы Ленінградскі медыцынскі інстытут, М. У. Вінаградав прыйшоў у псіхіяtryчную бальніцу імя Скварцова-Сіціана-ва, то пачаў працаўца самааддана. Ён разумеў, што траўмы душы, захворванне псіхікі страшныя за многія раненні і хваробы.

У 1931 годзе вялікі фізіёлаг І. П. Паўлаў запрашоў М. У. Вінаградава ў сваю псіхіяtryчную клініку. Ён дапамог стаўленню і росту маладога вучонага. Сумесная праца з вялікім дзеячом науки запомнілася Мікалаю Уладзіміравічу як гады нялёткіх, але плённых пошукаў, радасных адкрыццяў. З бязмежнай павагай успамінае прафесар аўтам са сваім настайшкі, абы душэўнай чысці, віськароднасцю, чуласцю. Часта расказвае Мікалаі Уладзіміравіч студэнтам і ўрачам аб паўлайскай атмасферы наукоўнай работы, абы духу ўзаемнай павагі і ўзаемнай патрабавальнасці, які панаўваў у клініцы Паўлава. Мікалаі Уладзіміравіч называе сябе «артадаксальным паўлаўцам». Гэта сапраўдны так, калі мець на ўвазе паўлайскую нястомнасць наукоўных пошукаў, паўлайскае захапленне працай.

У 1941 годзе старыны наукоўны супрацоўнік інінікі Паўлава М. У. Вінаградав становіца на-чеснікам франтавога псіхіятра, потым — начальнікам псіхіяtryчнага аддзялення эвакацііталя. Гэта быў цэнтральны гады выправа-ваннія нават для такога вопытна-



га ўрача і мол-нага душой чалавека як Мікалаі Уладзімі-равіч. Дастатково сказаць, што на аднаго ўрача-псіхіятра прыходзілася да 130 хворых.

130 душэўна-хворых, з якіх многія мелі толькі эпешні выгляд чалаве-ка, і адзін ўрач Цяпер цяжка сабе ўяўляць та-кое. А гэта бы-ло. І патрабава-ла не толькі во-пыту і ўмения, але і вялікай мужнасці, кры-

тычнага напружання ўсіх чала-вецых, сіл, глыбокага пачуцця аваўязку і любви да хворых. Прыв-чым, любви, напоўненай асобым сэнсам: гэтая ж хворыя — учарашнія франтавікі. Лячыць — аваўязак ўрача. Лячыць на вай-не — святы аваўязак. Мікалаі Уладзіміравіч выканаў гэты ава-вязан з гонарами.

У 1948 годзе прафесар пры-ехаў працаўца ў Віцебск. Ён узнаўчалі кафедру псіхіяtryі ў медыцынскім інстытуце, заснаваў псіхіяtryчнае аддзяленне пры 2-й клінічнай бальніцы. 19 год ён кі-руе наукоўяй дзеянасцю на ка-федры 1 ў бальніцы, вучыць і вы-хоўва змену, прыцягвае моладзь да работы ў псіхіяtryі — адной з самых важных і складаных га-лін медыцыны. Яго лекцыі ў ін-ституце заўсёды цікавыя і глы-бокія. Многа ведаў і педагогічна-га таленту аддае Мікалаі Уладзі-міравіч студэнтам і маладым ура-чам. Сярод яго выхаванцаў ёсьць ужо кандыдаты науک, адзін з іх рыхтуе доктарскую дысертацыю.

Рысы прафесара перадаюца яго вучням. Яны сціплья, праца-вітыя, адданыя работе. І вельмі любяць сваёго настаўніка, гана-раца ім. Не толькі таму, што ён выдатны вучоны, хоць, зразуме-ла, нельга не ганарыца тым, што працуеш побач з вучнем Паўлава, аўтарам падручніка, па якім вучацца і ў СССР, за мяжой. Ма-ладыя калегі славутага вучонага захапляюцца яго душэўнымі ўласцівасцямі: дабратой, чулас-цю, умением працаўца з людзь-мі і для людзей.

Выдатныя якасці душы, талент вучонага і нястомнасць праца да-следчыка вызначылі тое высокас-месца, якое займае ў савецкай медыцыне заслужаны дзеяч науки БССР камуніст Мікалаі Уладзі-міравіч Вінаградав.

Пажадаем жа юбліяру добра га здароўя і новых поспехаў у наукоўца і педагогічнай дзеянасці.